



ХАРЧАВАННЕ
Ў СТАЛЫМ
ВЕКУ

8

УЗРОСТ
МІРСКАГА
ЗАМКА

9



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

17

КАСТРЫЧНИКА 2018 г.

СЕРАДА

№ 200 (28816)

ЛІЧБА ДНЯ

Br80,5 млрд,

або ў супастаўных
цэнах 106,8 %, склаў
аб'ём прамысловай
вытворчасці ў Беларусі
ў студзені — верасні
ў бягучых цэнах
да ўзроўню студзеня —
верасня 2017 года.
У тым ліку прамысловая
вытворчасць
у горназдабываючай
прамысловасці
павялічылася на
3,6 %; у апрацоўчай
прамысловасці —
на 6,9 %; у забеспячэнні
электраэнергіяй, газам,
парай, гарачай вадой
і кандыцыянаваным
паветрам — на 7,7 %.
Індэкс прамысловай
вытворчасці за верасень
2018 года да верасня
2017-га склаў 104,4 %.
Ва ўсіх галінах
апрацоўчай
прамысловасці аб'ём
прамвытворчасці за
студзень — верасень
2018 года перасягнуў
узровень дзевяці месяцаў
2017-га.



КОРАТКА

• Прэзідэнт Беларусі
Аляксандр Лукашэнка
падпісаў указ аб зацвяр-
джэнні складу аргкамітэ-
та па святкаванні 75-год-
дзя вызвалення Беларусі
і Перамогі ў Вялікай Ай-
чыннай вайне. Узначаліў
аргкамітэт прэм'ер-мі-
ністр Сяргей Румас.

• Прадстаўніцтва Дзярж-
банка развіцця Кітая ад-
крылася ў Мінску.



• Працоўныя пенсіі ў
Беларусі могуць быць па-
вышаны на 5,3 % з 1 ліста-
пада. Адпаведны праект
указа ўнесены ў Адміністра-
цыю Прэзідэнта.

• ВУП Беларусі ў студзе-
ні — верасні 2018 года вы-
рас на 3,7 % у параўнанні
з аналагічным перыядам
мінулага года.



«КОНЕМАБІЛЬ» У ДЗЕЯННІ

Жывёлавод з вёскі Княжыцы Шклоўскага раёна Аляксей УСІКАЎ любіць не толькі коней (у яго іх тры), але таксама і тэхніку — машыны. Каб камфортней было дабірацца да фермы і на пашу, ён уласнарадна сабраў вось такі «конемабіль». У багажніку старой «Аўдзі» возіць плуг, у кабіне — магнітола, вентылятар, клаксон. Замест руля — лейцы. А яшчэ запальваюцца паваротнікі. Можна сказаць, усё — па апошнім слове тэхнікі.

Аляксей працуе на ферме болей за дзесяць гадоў, не раз атрымліваў падзякі за сваю работу ад кіраўніцтва гаспадаркі і раёна.

Фота Анатоля КЛЕЩУКА.



Камунальныя стасункі

ФОРМУЛА КІРАВАННЯ ЖЫЛЛЁМ

Давер уласнікаў, дапамога дзяржавы
і навучання прафесіяналы

У Беларусі створаць школу навучання спецыялістаў па кіраванні нерухомасцю, перад пачаткам капрамонту будучы праводзіць грамадскія слуханні па тарыфах жыллёва-камунальных паслуг, а мясцовыя ўлады, якія займаюцца пытаннямі дзейнасці таварыстваў уласнікаў, стануць павышаць свае веды. Пра змены ў Жыллёвы кодэкс Беларусі, неабходнасць дыялогу паміж уладамі і ўласнікамі, абавязковую дапамогу дзяржавы і шмат што іншае гаварылі ўдзельнікі канферэнцыі па прафесійным кіраванні жыллём, якую сёлета ўжо дзявяты раз арганізавала Міжнародная асацыяцыя менеджменту нерухомасці (МАНН).

СТАР. 4



Мазгавы штурм

ШКОЛА ЗАЎТРАШНЯГА ДНЯ

У трэндзе — медыянавыкі, гейміфікацыя
і сторытэлінг

«Што для мяне EdCamp? Магчымасць сустрэцца з настаўнікамі з усёй Беларусі, якія ўжо сталі сябрамі падчас такіх жа нефармальных канферэнцый і фестываляў. Магчымасць быць вольнай у выбары. Магчымасць пачуць безліч цікавых ідэй! Гонар за тое, што ў нас столькі неабыхавых і цікавых педагогаў! Неверагодная колькасць прыёмаў у «скарбоначку». Нейкі выбух мозга! Зараз адбываецца бесперапынная рэфлексія, і мяне не пакідае думка, што мне мала! Так шкада, што немагчыма было разарвацца, бо хацелася пабываць на ўсіх майстар-класах, якія праходзілі адначасова. Мінулы EdCamp быў цікавы, а гэты нейкі неперадавальна яскравы і эмацыянальны... Сапраўднае адкрыццё — мноства маладых і бясконца таленавітых настаўнікаў. Гэта разбурэнне стэрэатыпаў пра тое, што ў педагогі ідуць толькі тыя, каму больш нікуды для паступлення балаў не хапіла. Гэта крута назіраць і радасна! З кожным разам усё больш і больш люблю гэту «настаўніцкую тусоўку», якая мношыцца, але становіцца ад гэтага яшчэ больш якаснай і цікавай. Столькі апантаных сваёй справай настаўнікаў (і не толькі) на адзін квадратны метр плошчы не часта сустрачэш. Няхай нам усім хопіць сіл, каб дачакацца наступнай сустрэчы», — падзялілася сваімі меркаваннямі пасля завяршэння другой педагогічнай неканферэнцыі настаўнікаў пачатковых класаў з сярэдняй школы № 1 Лагойска Святлана ІВАНЮШЫНА.

СТАР. 7

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008